

Vitryska fraser

20 enkla vitryska fraser

är du snäll	калі ласка (калі ласка - kalí láska)
tack	дзякуй (дзякуй - dziákuj)
förlåt	выбачай (выбачай - vybačáj)
jag vill ha det här	Я хачу гэта (Я хачу гэта - Ja chačú hэта)
Jag vill ha mer	Я хачу больш (Я хачу больш - Ja chačú boľš)
jag vet	Я ведаю (Я ведаю - Ja viédaju)
jag vet inte	Я не ведаю (Я не ведаю - Ja nie viédaju)
Kan du hjälpa mig?	Ці можаце Вы мне дапамагчы? (Ці можаце Вы мне дапамагчы? - Ci móžacie Vy mnie dapamahčý?)
Jag gillar inte det här	Мне гэта не падабаецца (Мне гэта не падабаецца - Mnie hэта nie padabájecca)
Jag gillar dig	Ты мне падабаешся (Ты мне падабаешся - Ty mnie padabáješsia)
Jag älskar dig	Я цябе кахаю (Я цябе кахаю - Ja ciabié kacháju)
Jag saknar dig	Я сумую па табе (Я сумую па табе - Ja sumúju pa tabié)
ses sen	убачымся (убачымся - ubáčymsia)
följ med mig	Хадзем са мной (Хадзём са мной - CHadziém sa mnoj)
sväng höger	павярні направа (павярні направа - raviarní napráva)
sväng vänster	павярні налева (павярні налева - raviarní naliéva)
gå rakt fram	ідзі прама (ідзі прама - idzí práma)
Vad heter du?	Як цябе завуць? (Як цябе завуць? - Jak ciabié zavúć?)
Jag heter David	Мяне завуць Дэвід (Мяне завуць Дэвід - Mianié zavúć Dévid)
Jag är 22 år gammal	Мне дваццаць два гады (Мне дваццаць два гады - Mnie dváccać dva hadý)



www.flashcardo.com/sv/vitryska-memoreringkort/

Andra användbara fraser på vitryska

hej	вітаю (vitáju - vitáju)
hallå	прывітанне (pryvitánne - pryvitánnie)
hej hej	пакуль (pakúl' - rakuí')
ok	добра (добра - dóbra)
skål (dryck)	ваша здароўе (váša zdaróuje - váša zdaróuje)
välkommen	вітаем (vitáem - vitájem)
jag håller med	я згодзен (я згóдзен - ja zhódzien)
Var är toaletten?	Дзе туалет? (Дзе туалéт? - DZie tualiét?)
Hur mår du?	Як маешся? (Як маéшся? - Jak máješsia?)
Jag har en hund	У мяне ёсць сабака (У мянэ ёсць сабака - U mianié josć sabáka)
Jag vill gå på bio	Я хачу пайсці ў кіно (Я хачу пайсці ў кінó - Ja chaću pajscí ў кінó)
Du måste verkligen komma	Ты абавязкова павінен прыйсці (Ты абавязкова павінен прыйсці - Ты abaviazkóva pavínien pryjscí)
Det här är ganska dyrt	Гэта даволі дорага (Гэта даволі дóрага - Héta davóli dóraha)
Det här är min flickvän Anna	Гэта мая дзяўчына Ганна (Гэта мая дзяўчына Гáнна - Héta majá dziaŭčyna Hánna)
Vi går hem	Пойдзем дадому (Пóйдзем дадóму - Pójdziem dadómu)
Silver är billigare än guld	Срэбра таннейшае за золата (Срэбра таннэйшае за зóлата - Srébra tanniéjšaje za zólata)
Guld är dyrare än silver	Золата даражэйшае за срэбра (Зóлата даражэйшае за срэбра - Zólata daražéjšaje za srébra)